

Святлана ПУГАЧОВА,  
вядучы метадыст  
Нацыянальны бібліятэк Беларусі

## МІЖНАРОДНАЯ СІСТЭМА УДК: УНІВЕРСАЛЬНЫ КЛАСІФІКАТАР СУСВЕТНЫХ ВЕДАЎ

Цікава, што многія складаныя рэчы, зразумея, на першы погляд, толькі навуцы, на самай справе нам усім добра вядомыя, і мы здольныя іх патлумачыць! Тоё ж – з класіфікацыйнымі сістэмамі. Шмат разнастайных класіфікацый існуе вакол нас. Своеасблівая сістэматацыя адбываецца, напрыклад, калі мы складаем на паліцы ў шафу прадметы адзення паасобна: шкарпэткі, пальчаткі, шалікі, капелюшы і інш. Захоўваем вонратку і абутак па сезонах. Посуд на нашых кухнях таксама размешчаны па відах. Гэта і ёсьць у пэўным сэнсе класіфікацыя хатніх і асабістых рэчаў. Згадаем яшчэ добра знаёмыя са школьнай праграмы класіфікацыю хімічных элементаў Мендзялеева, класіфікацыі расліннага і жывёльнага свету. Некаторыя, магчыма, сустракаліся з класіфікацыяй прафесіі і пасад служачых, аўектаў інтэлектуальнай уласнасці і інш.

Розных класіфікацыйных сістэм (КС) у свеце вельмі шмат. Ёсьць сярод іх і бібліятэчна-бібліографічныя. Яны менш вядомыя, але займаюць пэўнае месца. Дзякуючы ім ёсьць магчымасць вывучаць усю разнастайнасць наяўных дакументаў, падзяляць іх па відавой і жанравай прыналежнасці, сістэматаізація па змесце, каб потым адшукваць неабходную інфармацыю і закладзенія ў іх веды.

У шэрагу сістэматычных бібліятэчна-бібліографічных класіфікацый вылучаецца міжнародная сістэма “Універсальная дзесятковая класіфікацыя” (УДК). Яна мае цікавую гісторыю ўзнікнення, станаўлення і практичнага прымянення ў сучаснай інфармацыйнай прасторы. У канцы 90-х гг. XIX ст. два бельгійскія юрысты Поль Атле і Анры Лафантэн выказалі ідею стварэння каталога, у якім змяшчалася б інфармацыя пра ўсе дакументы, якія былі надрукаваны і існавалі на той час у свеце, – так званага Універсальнага бібліографічнага рэпертуару (УБР), што нагадвае своеасбліві “папяровы інтэрнэт”.

Для захоўвання шматлікай колькасці картак УБР (у канцы стварэння картатэка налічвала каля 12 млн картак) з бібліографічнымі звесткамі пра дакументы на розных мовах свету па ўсіх галінах ведаў неабходна была іх сістэматычная расстановка згодна з пэўнай КС. У той час існавала шмат розных КС, але навуковы кірунак мелі толькі сістэмы, распрацаваныя прафесарамі тагачасных

універсітэтаў. На жаль, усе гэтыя КС мелі шэраг недахопаў, асноўным з якіх была надзвычай складаная сістэма класіфікацыйных індэксau – вызначальнікаў, што складаюць аснову любой КС.

Стваральнікі УДК добра разумелі, якая сістэма ім патрэбна для падтрымкі і вядзення УБР. Рэалізацыя іх ідэі прадугледжвала не толькі ўніверсальную па змесце, іерархічную па структуре, зразумелую ў сэнсе індэксациі (класіфікацыйных індэксau) сістэму, не звязаную ні з якой натуральнай мовай. Галоўнае – каб у ёй адсутнічалі нацыянальныя рысы! І вось, выпадкова ці занарок, у пачатку 1895 г. да П. Атле і А. Лафантэна трапіла выданне Дзесятковай класіфікацыі Дзьюю (ДКД) вядомага амерыканскага бібліятэкара і бібліёграфа Мэлвіла Дзьюю. Дзякуючы добраму валоданню англійскай мовай стваральнікі будучай УДК вельмі ўважліва азнаёміліся з гэтай сістэмай і знайшлі яе найбольш прыстасаванай да іх патрэб у парыўнанні з іншымі сістэмамі. У выніку перапіскі з М. Дзьюю вучоныя атрымалі згоду аўтара ДКД на частковую дапрацоўку сістэмы і пераклад новага варыянта на асобныя еўрапейскія мовы. Тут неабходна выказаць вялікую падзяку М. Дзьюю за яго шчодрасць, таму што ў свеце амаль невядомы выпадкі перадачы аўтарскай інтэлектуальнай працы ў іншыя краіны без якіх-небудзь абмежаванняў па яе перапрацоўцы / дапрацоўцы і выкарыстанні, тым больш на бязвыплатнай аснове. Ёсьць меркаванне, што М. Дзьюю зрабіў гэтыя добрыя жэст у імя ідэі стварэння Універсальнага бібліографічнага рэпертуару, што было таксама і яго асабістым перакананнем. На працягу трох дзесяцігоддзяў захоўваліся цесныя сяброўскія і прафесійныя стасункі паміж П. Атле, А. Лафантэнам і М. Дзьюю.

Гісторыя УДК захоўвае яшчэ мноства значных падзеяў, якія адбыліся ў падтрымку стварэння УБР і менавіта прасоўвання УДК. Так, быў створаны Міжнародны бібліографічны інстытут\*, арганізавана Міжнароднае бібліографічнае бюро (Бельгія, Брюссель), праходзіў шэраг міжнародных бібліографічных канферэнций і інш. Усе гэтыя падзеі

\* Рэарганізаваны ў Міжнародны інстытут па дакументацыі ў 1931 г., а ў 1938 г. на яго базе была заснавана Міжнародная федэрацыя па дакументацыі, якая спыніла свою дзейнасць у 2001 г.



адбываліся з 1895 г. да пачатку Другой сусветнай вайны. На вялікі жаль, нягледзячы на ўсе намаганні міжнароднай бібліяграфічнай супольнасці, ідэі стварэння такога сусветнага бібліяграфічнага рэсурсу не ўдалося рэалізавацца цалкам. П. Атле і А. Лафантэн арганізавалі гіганцкае інфармацыйнае сковішча пад назвай “Mundaneum”\* (Брусьель, Бельгія), частку якога складала велізарная картатэка з інфармацыяй аб дакументах розных форм і відаў, выдадзеных на ўсіх мовах свету па ўсіх галінах ведаў. Усе карткі былі расстаўлены з дапамогай класіфікацыі на аснове ДКД, якой належала стаць папярэднікам УДК. На жаль, праіснаваў гэты “город ведаў” толькі да 1934 г. з-за немагчымасці забяспечваць апрацоўку вялікіх аўёмаў інфармацыі работнікамі “Mundaneum” па розных тэмах у адказ на запыты абантентаў з усіх куткоў свету. Патрэбен быў сучасны інтэрнэт, каб вырашыць гэтую задачу. Важна адзначыць, што П. Атле лічыцца не толькі стваральнікам УДК, але і прадвеснікам інтэрнэту, паколькі ён выказваў ідэі аб стварэнні камунікацыйнай сістэмы накшталт інтэрнэту задоўга да яго з'яўлення!

Другая сусветная вайна амаль цалкам знішчыла велізарную картатэку, а разам з ёю і рэшткі ідэі адраджэння праекта П. Атле і А. Лафантэна. Праўда, адзін са складнікаў азначанага бібліяграфічнага праекта ўсё ж захаваўся. Выкарыстаная для расстаноўкі картак класіфікацыя (яна яшчэ не мела сённяшніх назвы “Універсальная дзесятковая”) здолела выжыць. З'явіліся першыя друкаваныя выданні УДК, якія ў пачатку XX ст. началі вывучаць і выкарыстоўваць у практичнай дзейнасці не толькі бібліятэчныя работнікі, але і спецыялісты архіваў і музеяў, навукоўцы, настаўнікі, выдаўцы.

Цікава, што УДК была добра ўспрыніта звычайнімі чытачамі. Пералік раздзелаў гэтай класіфікацыі можна было знайсці тады ў выданнях, якія не мелі прафесійнага бібліятэчнага ўхілу, напрыклад у літаратурна-мастацкіх, навукова-папулярных, навучальных... Індэксы УДК началі з'яўляцца на тытульных лістах кніг, тым самым вызначаючы месца выдання ў сусветным дакументным патоку. Неверагодна, але П. Атле і А. Лафантэн аддалі шмат часу і намаганняў, каб даказаць менавіта бібліятэчным работнікам вартасць і перавагу УДК у параўнанні з іншымі сістэмамі.

Інфармацыя пра УДК пачала трапляць у розныя краіны свету. У сувязі з развіццём навукі і тэхналогій на рэгулярнай аснове друкаваліся дапаўненні і змяненні да яе. Міжнародная бібліяграфічная супольнасць шырока выкарыстоўвала УДК, распрацоўвала адзінага методыкі,

укараняла міжнародныя стандарты. Аб'ём табліц ня ў хільна павялічваўся з кожным наступным выданнем\*\*. На жаль, да сярэдзіны 1950-х гг. міжнародныя контакты, у тым ліку звязаныя з УДК, для ўсёй постсавецкай прасторы былі вельмі абмежаваныя.

Кансорцыум УДК (Гаага, Нідэрланды)\*\*\*, які быў створаны ў 1991 г. (афіцыйна – у 1992 г.), адкрыў новыя магчымасці для развіцця, распаўсюджвання ў свеце табліц УДК, якія перакладзены на больш як 50 моў свету і выкарыстоўваюцца ў больш чым 130 краінах. Сёння гэта адна з найбуйнейшых бібліятэчна-бібліяграфічных класіфікаций у свеце\*\*\*\*.

Гісторыя пранікнення УДК у Беларусь мае агульныя старонкі з краінамі постсавецкай прасторы і пэўныя адметнасці. У перыяд нацыянальна-культурнага пад'ёму ў 20-я гг. ХХ ст. былі зроблены некаторыя крокі па выкарыстанні УДК у Беларусі, на аснове якой началі стварацца сістэматычныя каталогі буйных навуковых бібліятэк краіны, распрацоўваліся і актыўна выкарыстоўваліся табліцы Дзесятковай класіфікацыі вядомых савецкіх бібліёграфаў і бібліятэказнаўцаў Дабржынскага, Трапоўскага, Амбарцумяна, Русіна і інш. Гэтыя табліцы прымяняліся для сістэматызацыі дакументаў, расстаноўкі фондаў і вядзення картачных пошукаў сістэм.

Пазней у Беларусь прыйшлі паслядоўна ўсе чатыры выданні УДК на рускай мове\*\*\*\*\*. Треба адзначыць, што двойчы рагшэнне аб выкарыстанні УДК у бібліятэках рэспублік Савецкага Саюза было прынята на ўрадавым узроўні, у 1921 і 1962 гг. Так, 21 студзеня 1921 г. Н. Крупская\*\*\*\*\* падпісала дакумент аб уядзенні “Брюссельскага варианта Десятичной классификации в библиотеках республики”, а ў 1962 г. УДК стала абавязковым інструментам сістэматызацыі дакументаў для ўсіх навукова-тэхнічных бібліятэк і органаў навукова-тэхнічнай інфармацыі Савецкага Саюза\*\*\*\*\*. З 1963 г. у навукова-тэхнічных выдавецтвах і рэдакцыях навукова-тэхнічных часопісаў СССР уведзена

\*\* Пэўныя (еталонныя) табліцы УДК на англійскай мове цяпер уключаюць 70 тыс. класаў (UDC MRF).

\*\*\* Сайт Кансорцыума УДК: [udcc.org](http://udcc.org).

\*\*\*\* Па колькасці класіфікацыйных дзяленняў УДК перавышае ўсе наяўныя бібліятэчна-бібліяграфічныя КС.

\*\*\*\*\* 1964–1966 гг. – 1-е выд., 1969–1971 гг. – 2-е выд., 1982–1987 гг. – 3-е выд., 2001–2009 гг. – 4-е выд.

\*\*\*\*\* Крупская Надзея Канстанцінаўна – у 1920–1931 гг. старшыня Галоўнага палітыка-асветніцкага камітэта пры Народным камісарыяте асветы РСФСР, які ў тых гадах кантроліраваў амаль усе гуманітарныя і культурныя сферы, у тым ліку адукацыю, навуку, бібліятэчную справу, кнігадрукаванне.

\*\*\*\*\* Пастанова “О мерах по улучшению организации научно-технической информации в стране” Савета Міністраў СССР № 445 ад 11.05.1962 г.

\*<https://ru.wikipedia.org/wiki/Mundaneum>.

абавязковое індэксаванне ўсіх публікацый па табліцах УДК.

На пачатку 1990-х гг. у большасці бібліятэк Беларусі пачалі стварацца электронныя каталогі. Паступова была арганізавана і ўмацоўвалася сістэма карпаратыўнай каталагізацыі і вядзення Зводнага электроннага каталога бібліятэк Беларусі, усе ўдзельнікі якой ужываюць для сэнсавай апрацоўкі дакументнага патоку УДК. Сёння ў Беларусі налічваецца 6785 бібліятэк розных міністэрстваў і ўстаноў\*, з іх больш як 250 карыстаюцца УДК. Гэта Нацыянальная кніжная палата Беларусі, 7 рэспубліканскіх бібліятэк, 36 бібліятэк вышэйшых навучальных установ, каля 200 навукова-тэхнічных бібліятэк, 10 рэспубліканскіх медыцынскіх навукова-практычных цэнтраў, бібліятэка Беларускай медыцынскай акадэміі паслядипломнай адукцыі.

Беларускія спецыялісты падтрымліваюць контакты з замежнымі калегамі. З 2007 г. развіваюцца міжнародныя прафесійныя зносіны з Кансорцыумам УДК. Беларусь з 2012 г. з'яўляецца членам Кансультатыўнага савета (The UDC Advisory Board) Кансорцыума УДК. Дзякуючы гэтаму стасункам Беларусь у 2012 г. атрымала ад Кансорцыума УДК Грант і Ліцэнзію на бязвыплатнай аснове для здзяйснення першай публікацыі скарочанага друкаванага выдання УДК на беларускай мове.

Упершыню беларускае выданне УДК убачыла свет у 2016 г. Пераклад з англамоўнага эталона скарочанай версіі УДК (UDC Abridged Edition) выканалі супрацоўнікі Аб'яднанага інстытута проблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, адрэдагавалі спецыялісты Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў 2013–2015 гг. Вельмі важна, што Кансорцыум УДК пры здзяйсненні перакладаў на нацыянальную мову да-зваліе краіне-перакладчыцы ўносіць у табліцы нацыянальныя рысы, харктэрныя для кожнай краіны, але структура, прынцыпы арганізацыі і традыцыі, закладзеныя ў класіфікацыю першапачаткова, павінны пры гэтым захоўвацца.

Беларускі пераклад таксама прытрымліваецца агульных прынцыпаў пабудовы УДК, асноўны з якіх – матэматычны прынцып дзесятковасці дробаў (адсоль называ). Разам з тым ён адлюстроўвае самабытнасць і каларыт беларускай мовы, захоўвае нацыянальныя асаблівасці беларускай культуры, гісторыі, рэлігіі, эканомікі, мовы, сельскай гаспадаркі, іншых предметных галін, якія могуць яшчэ дапаўняцца.

УДК на беларускай мове ўяўляе сабой аднатомнае выданне, якое ўключае больш за 10 000 дзяленняў (класаў) па наступных разделах:

0 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя. Інфарматыка. Інфармацыя. Документацыя. Бібліятэчная справа. Установы. Публікацыі;

1 Філасофія. Псіхалогія;

2 Рэлігія. Тэалогія;

3 Грамадскія навукі;

4 раздзел вольны з 1961 г.

5 Матэматыка. Прыродазнаўчыя навукі;

6 Прыкладныя навукі. Медыцына. Тэхналогія;

7 Мастацтва. Адпачынак. Спорт;

8 Мова. Мовазнаўства. Лінгвістыка. Літаратура;

9 Геаграфія. Біяграфіі. Гісторыя.

У асноўных разделах табліц упрадакавана мноства паняццяў па ўсіх галінах ведаў, увесе універсум ведаў, які існуе сёння. Галіновыя кірункі маюць іерархічны выгляд, дзе кожны раздел пабудаваны ад агульнага да асобнага з выкарыстаннем лічбавага дзесятковага кода. Такім чынам, пры неабходнасці раздел можа мяняцца ў адпаведнасці з развіццём навукі, да паўніцца новымі падразделамі без асцярогі разбурэння ўсёй яго папярэдняй структуры.

З дапамогай УДК змест любога дакумента – кнігі, дысертациі на саісканне ступені доктара / кандыдата навук, аўтарэферата дысертациі, магістарскай дысертациі, артыкула з часопіса ці газеты, электроннага дакумента, картаграфічнага выдання і многіх іншых – можна падаць у вельмі кампактнай “закадзіраванай” форме. Атрымліваецца індэкс на так званай інфарматычна-пошукавай мове, які складаецца з пэўных лічбаў і знакаў, прадстаўленых у асноўной і дапаможных табліцах УДК. Ён зразумелы любому, хто валодае гэтай мовай, незалежна ад ужывання той ці іншай натуральнай мовы, на якой надрукованы дакумент.

Напрыклад, змест вучэбнага дапаможніка для студэнтаў ўстаноў вышэйшай адукцыі па гісторыі культуры Беларусі з дапамогай УДК можна згарнуць да індэкса 008(476)(091)(075.8), дзе “008” – гэта “культура”, “(476)” – “Беларусь”, “(091)” – “гісторыя пытання”, “(075.8)” – “навучальны дапаможнік для вышэйшых навучальных установ”.

Магчымасці УДК дазваляюць здзяйсніць сэнсавую апрацоўку (сістэматызацыю) фондаў любых аб'ёмаў: ад невялікай школьнай бібліятэцы да буйных бібліятэк, дзе захоўваюцца шматгаліновыя масівы дакументаў на многіх мовах свету. Расстановка кніг на паліцах бібліятэк і кнігагандлёвых арганізацый па галінах ведаў таксама адбываецца пры ўдзеле гэтай сістэмы. Схема служыць для знаходжання інфармацыі па галіновай прыкмете на тэматычны запыт чытача. Дарэчы, ніякі пошук па предметнай рубрыцы ці ключавым слове не забяспечыць якасны вынік для адшуквання адэксаванай інфармацыі па галіне ведаў з улікам яе нюансаў.

\* Звесткі на 01.06.2022 г.



Індэкс УДК ставяцца на друкаваную прадукцыю, якая выходзіць у нашай краіне і іншых краінах свету. Чытач мог заўважыць яе скарочаную да пачатковых літар абрэвіятуру УДК на адваротах тытульных лістоў кніжных выданняў ці побач з прозвішчам аўтара і назові артыкула ў наўковых часопісах і выданнях, што працягваюцца. Многія нават не задумваліся над прычынай знаходжання гэтых літар у выданнях, тым больш над іх значэннем. Між іншым, патрабаванне ставіць індэкс УДК на друкаваную прадукцыю выстаўляе ГОСТ 7.4-95 “Издания. Выходные сведения” (п. 3.3.8). Такім чынам, індэкс УДК – адзін з элементаў кожнага паліграфічна выкананага дакумента. Ён прадстаўляе дакументны паток любой краіны і, безумоўна, павінен якасна адлюстроўваць змест і форму кожнага асобнага выдання, яго часткі ў выглядзе артыкула ці мноства выданняў, аб'яднаных у серыю або шматтомнік.

Сёння ўніверсальная дзесятковая класіфікацыя – самая развітая міжнародная класіфікацыйная сістэма, што з канца XIX ст. захоўвае сваю значнасць і працягвае развівацца намаганнямі ўсёй наўковай і бібліятэчна-бібліяграфічнай супольнасці свету. Сістэма перакладзена на многія нацыянальныя мовы, сярод іх ёсць і беларускі пераклад. Ідэі, якія заснавальнікі УДК Поль Атле і Ары Ляфантэн намагаліся рэалізаваць у канцы XIX ст. у кірунку развіцця наўкова-інфармацыйнай дзеянасці, яшчэ не ажыццёўлены цалкам, – таму застаецца надзея, што праца па яе ўдасканаленні і падтрымцы працягнення, а міжнародная класіфікацыйная сістэма УДК будзе заўсёды запатрабавана айчыннымі і сусветнымі карыстальнікамі.

#### *Заканчэнне. Пачатак на с. 8.*

**16 лістапада** – 85 гадоў з дня нараджэння Валянціна Лукашы (1937–2012), паэта, публіцыста, драматурга

60 гадоў з дня заснавання Беларускага саюза кінематографістаў

**17 лістапада** – 100 гадоў з дня нараджэння Вадзіма Швяцова (1922–1997), мастака, педагога

**18 лістапада** – 120 гадоў з дня нараджэння Міхася Машары (1902–1976), паэта, празаіка, драматурга, перакладчыка

110 гадоў з дня нараджэння Паўла Кавалёва (1912–1995), празаіка, драматурга, перакладчыка

70 гадоў з дня нараджэння Эдварда Зайкоўскага, археолага, фальклорыста, міфолога

**20 лістапада** – 305 гадоў з дня нараджэння Георгія Каніскага (1717–1795), рэлігійнага палеміста, філосафа, пісьменніка

135 гадоў з дня нараджэння Паўла Касача (1887–1977), дзеяча самадзеянага мастацтва, кампазітара

60 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Баразны, мастацтвазнаўцы, мастака

**21 лістапада** – 115 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Гурскага (1907–1943), мовазнаўцы

**22 лістапада** – 100 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Міхайлava (1922–1992), мастака

I калі, гартаючы любое кніжнае выданне ці наўковы часопіс, хтосьці з чытачоў выпадкова наўтрапіць на старонку з загадкавай абрэвіятурай, няхай ён згадае гісторыю гэтага ўнікальнага інфармацыйнага рэсурсу і сэнс сціплых літар УДК.

#### Спіс літаратуры

**1. ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения.** – Минск : Белстандарт, 1997. – 51 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

**2. Кузьминич, Т. В.** Універсальная десятичная классификация в информационно-библиотечном пространстве Беларуси : От практики до научных и образовательных проектов / Т. В. Кузьминич // INFOLIB: информационно-библиотечный журнал (Узбекистан). – 2020. – № 1. – С. 10–17.

**3. Пугачова, С. А.** Універсальная дзесятковая класіфікацыя ў Беларусі: гісторыя, сучасны стан і перспектывы развіцця сусветнай спадчыны каталогізацыі / С. А. Пугачова // Бібліотекі и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы развития : матер. Междунар. науч.-практ. конф., посв. 75-летию факультета информационно-документных коммуникаций БГУКИ (Минск, 24–26 сентября 2019 г.) : в 2 ч. – Минск, 2019. – Ч. 1. – С. 165–168.

**4. Рейворд, У. Бойд.** Универсум информации : Жизнь и деятельность Поля Отле : [пер. с англ.] / У. Бойд Рейворд ; [предисл. Р. С. Гильяревского]. – М. : Книга, 1976. – 402 с.

**5. Сукасян, Э. Р.** Універсальная десятичная классификация. Возникновение, развитие, распространение – в современном мире и в России / Э. Р. Сукасян // Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. статьи. – СПб. : Профессия, 2009. – С. 306–318.

**6. Універсальная дзесятковая класіфікацыя: звыш 10 000 асноўных і дапаможных класаў** / Аўяднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [ред. калегія: Ю. С. Гецэвіч, С. А. Пугачова, Г. Р. Станіславенка і інш.; укл. алф.-прадм. паказальніка: С. І. Лысы, Г. Р. Станіславенка, Ю. С. Гецэвіч]. – Мінск, 2016. – 370 с.

90 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Ардаб’еўскага (1932–1992), кінааператара

70 гадоў з дня нараджэння Аляксандра Абадоўскага, кінааператора

**25 лістапада** – 110 гадоў з дня нараджэння Яўгена Замерфельда (1912–1980), паэта, крытыка, педагога

100 гадоў з дня нараджэння Ефрасінні Бондаравай (1922–2011), кіназнаўцы, кінакрытыка

**26 лістапада** – 185 гадоў з дня нараджэння Міхала Эльвіры Аンドрыёўлі (1837–1893), мастака

115 гадоў з дня нараджэння Міхася Скрыпкі (1907–1991), паэта-сатырыка, празаіка, драматурга

70 гадоў з дня нараджэння Барыса Іванова, мастака, мастацтвага крытыка

**27 лістапада** – 75 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Белагурава (1947–1998), мастака

**28 лістапада** – 120 гадоў з дня нараджэння Акіма Шаўчэнкі (1902–1980), мастака, педагога

75 гадоў з дня нараджэння Таццяны Гарэлікавай, празаіка

**29 лістапада** – 110 гадоў з дня нараджэння Мікалая Васілеўскага (1912–1982), акцёра, рэжысёра

75 гадоў з дня нараджэння Соф’і Шах, паэткі  
Паводле звестак Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва.

